

УДК 821.161.3:82-31

UDC 821.161.3:82-31

**ФОРМЫ МАСТАЦКАЙ
РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ БЫЦЦЯ
Ў АПОВЕСЦЯХ А. АДАМОВІЧА
«АПОШНЯЯ ПАСТАРАЛЬ» (1986)
І В. БЫКАВА «ПАКАХАЙ МЯНЕ,
САЛДАЦІК» (1996)**

Т. Р. Багарадава,
старшы выкладчык кафедры славянской
філалогіі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта
Паступіў у рэдакцыю 09.04.19

У артыкуле разглядаецца абноўлены дыскурс беларускай ваеннай прозы ў жанры аповесці на прыкладзе творчай практикі А. Адамовіча і В. Быковіча перыяду 1980–1990-х гг. Вызначаецца новы ўнесак пісьменнікаў у айчынную традыцыю спосабаў адлюстравання і асэнсавання ваеннай рэчаіснасці ў мастацкай прозе.

Ключавыя слова: антыутопія, «атамная ўтопія», рабінзанада, «плынь свядомасці», лірычны прынцып тыпізацыі, рэтраспекцыя, тэмпаральная рэальнасць.

The article deals with the renewed discourse of the Belarusian war prose in the genre of stories through the works of A. Adamovich and V. Bykov in the 1980–1990s. The author has analyzed the writers' contribution to the national tradition of the ways of reflection and perception of the war reality in the fictional prose.

Keywords: antiutopia, “atomic utopia”, robinsonade, stream of consciousness, lyrical principle of typization, retrospection, temporal reality.

Уводзіны. Вайна як поле экстремальных
абставін, у якіх выяўляеца чалавек,
зайсёды цікавіла пісьменнікаў-ветэранаў, а так-
сама многіх крытыкаў і літаратуразнаўцаў –
даследчыкаў ваеннай тэмы. Разам з гэтым,
і перспектывы існавання сучаснага чалавека
ў немалой ступені залежаць ад усведамлення
грамадствам неабходнасці захавання чамяці
пра досвед Вялікай Айчыннай вайны. Жанр беларускай ваеннай аповесці ў творчасці А. Адамовіча і В. Быковіча перыяду 1980–1990-х гг. найбольш паслядоўна характарызуецца Д. Бугаевым [1; 2] і М. Тычынам [3], якія трымалі ў полі зроку ўсю творчасць названых пісьменнікаў. Ваенная тэматыка ў жанры аповесці ў 1980–1990-х гг. раскрывалася А. Адамовічам і В. Быковім з улікам тых новых магчымасцей, якія даваў названы час – пярэдадзень новай, паслясавецкай эпохі. Элементы абнаўлення светапогляду, эвалюцыі ў светаразуменіі А. Адамовіча і В. Быковіча, што адлюстраваліся ў аповесцях гэтых пісьменнікаў у 1980–1990-я гг., яшчэ не вылучаліся спецыяльна як асобны аспект у навуковым аналізе прозы двух ветэранаў. Названы аспект даследавання не атрымаў у айчынной крытыцы дастаткова поўнага і цэласнага адлюстравання, таму мэтай дадзенага артыкула з’яўляеца разгляд абноўленага дыскурсу беларускай ваеннай прозы ў жанры аповесці на прыкладзе творчай практикі

**THE FORMS OF ARTISTIC
REPRESENTATION OF EXISTENCE
IN THE STORIES ‘THE LAST
PASTORAL’ (1986) BY A. ADAMOVIC
AND ‘LOVE ME, SOLDIER’ (1996)
BY V. BYKOV**

T. Bagaradava,
Senior Teacher of the Department of Slavic
Philology, Polotsk State University

Received on 09.04.19

А. Адамовіча і В. Быковіча, вызначэнне новага ўнёску пісьменнікаў у традыцыю адлюстравання і асэнсавання ваеннай рэчаіснасці ў мастацкай прозе.

Асноўная частка. Выкарыстанне культурна-гістарычнага методу і элементаў канцэктуальнага аналізу спрыяе даследаванню творчай спадчыны А. Адамовіча і В. Быковіча на матэрыяле ваеннай аповесці з улікам рэалій канца XX ст. Яны былі паплечнікамі і сябрамі, блізкімі па духу, – былы франтавік В. Быковіч і былы партызан А. Адамовіч. Аднак кожны меў яскравую творчую індывідуальнасць, адметную манеру пісьма, якая развівала, змяняла сам жанравы канон аповесці.

Алесь Адамовіч (1926/1927–1994) быў у 1942 г. сувязным, а ў 1943 г. – байцом партызанскаага атрада імя Кірава 37-й брыгады імя Пархоменкі Мінскага партызанскаага злучэння. У перыяд 1980–1990-х гг. А. Адамовіч-празаік ужо дастаткова далёка адышоў ад былога сябе – аўтара шырока вядомых і папулярных аўтабіографічных раманаў з дылогіі «Партызаны» (1963), напісаных па-руску («Война под крышами», 1960, і «Сыновья уходят в бой», 1963), а менавіта – істотна адышоў ад таго стылю сацыялістычнага рэалізму (у А. Адамовіча – рэалізму з некаторымі ідэалагічнымі аблежаваннямі), якім вылучалася ўся савецкая літаратура 1960-х «адліжных»

гадоў. А. Адамовіч увайшоў у гісторыю літаратуры як наватар у галінах не толькі ідэйных, але і фармальна-жанравых пошукаў. Ён даў прынцыпова новыя імпульсы развіццю дакументальна-мастацкай прозы (у кнігах 1970–1980-х гг., напісаных у суаўтарстве, «Я з вогненнай вёскі...», «Блакадная кніга», а таксама ва ўласна-аўтарскіх «Хатынскай аповесці», «Карніках» і інш.). Адзначаны вышэй перыяд позняй творчасці А. Адамовіча харктарызуеца, у прыватнасці, зваротам да жанру антыутопіі. Гэты жанр быў запатрабаваны А. Адамовічам для праекцыі быцціных пытанняў на будучыню, для гранічнага абвастрэння нюансаў ваеннага і пасляваеннага быцця, распрацоўкі пытанняў лёсу чалавечства ў свеце, поўным атамнай зброі.

У аповесцях пісьменніка-франтавіка Васіля Быкава (1924–2003; падлеткам быў байцом інжынернага батальёна; з 1942 г. прызваны ў войска; скончыў Саратаўскую пяхотнае вучылішча; з 1943 г. у званні малодшага лейтэнанта ваяваў на Украінскіх франтах; у якасці старшага лейтэнанта-артылерыста прыйшоў Румынію, Балгарыю, Венгрыю, Югаславію, Аўстрыю; службы на Украіне, у Беларусі, на Далёкім Усходзе) праз усё жыццё прыярытэтным заставаўся індывідуалізованы падыход да пытанняў чалавечага быцця. Антываенны, гуманістычны пафас і рэалістычная паэтыка з элементамі экзістэнцыйнага светаадчування – вось тая эстэтыка, якая вывела празаіка В. Быкава, а разам з ім – і беларускую літаратуру на міжнародны ўзровень. Станаўленне творчай манеры В. Быкава адбывалася вельмі інтэнсіўна. Вырашальнімі сталі ўласны жыццёвы вопыт, спецыфічная індывідуальнасць і талент мастака, а таксама тэя магчымасці, якія з'явіліся ў савецкіх пісьменнікаў у хрушчоўскія часы. Сваю ролю адыграла і ўвага В. Быкава да духоўнага і мастацкага вопыту сусветнай і айчыннай літаратуры. Мастацкі ўплыў на беларускага пісьменніка твораў Л. Талстога, Ф. Дастаеўскага і М. Гарэцкага В. Локун назвала «вертыкальнымі» сувязямі [4] В. Быкава з культурнымі канцэктамі. Гэтыя паралелі, на думку даследчыцы, вызначылі эстэтыку В. Быкава 1960–1970-х гг. Так званыя «гарызантальныя» ўплывы ў творчасці пісьменніка, таксама важныя, з'явіліся пры знаёмстве В. Быкава з мастацкім вопытам празаікаў-сучаснікаў. Сам В. Быкаў прыгадваў: «Пісаў я і пры поўным узаемаразуменні з маймі рускімі равеснікамі, аўтарамі таленавітых кніг пра вайну, сярод якіх у першую чаргу хочацца называць Юрія Бондарава і Рыгора Бакланава. Я многім таксама абавязаны Алесю Адамовічу, выдатнаму беларускаму празаіку і самаму ўдумліваму з маіх крытыкаў» [5, с. 81].

Аповесць А. Адамовіча «Апошняя пастараль» (1986) напісана ў жанры антыутопіі, рас-

паўсюдожаным у сусветнай літаратуры XX ст. Літаратурная антыутопія, у залежнасці ад тэмы разгляду, суправаджаеца рознымі дэфиніцыямі. Аповесць А. Адамовіча «Апошняя пастараль» падпадае пад вызначэнне «мінус-утопія» ці «негатыўная утопія». Для абазначэння падобных твораў расійскім літаратуразнаўцамі амерыканістам А. Мулярчыкам [6] было ўведзена паняцце «атамнай утопіі». Галоўная ідэя і пафас падобных твораў – прадухіленне новай сусветнай вайны і разрадка міжнародной напружанасці. У аповесці А. Адамовіча «Апошняя пастараль» створаны малюнак своеасаблівага апакаліпсісу. Чалавечства папярэджваеца аб небяспечы новай сусветнай вайны. Тыпізаваны персанажы аповесці – Мужчына і Жанчына, Ён і Яна – з'яўляюцца аллюзіяй на біблейскіх Адама і Еву. Ад гэтых асоб залежыць працяг або спыненне жыцця на зямлі пасля яздернай катастроfy. Пісьменнік паказвае негатыўны ўплыў цывілізацыі на быццё чалавека. У выніку людзі выступаюць носьбітамі самазнішчэння. Такім чынам, наватарская для канцэпту часу з'яўляеца ідэя трагічнага паказу неадуманых чалавечых учынкаў, якія прыводзяць да развязвання новых ваенных дзеянняў.

У творы А. Адамовіча можна заўважыць і адносна новыя для айчыннай літаратуры магтывы рабінзанды. Па словах А. Брадзіхінай, у канцэпце аповесці «маецца на ўвазе сітуацыя ізаліяцыі чалавека ці групы людзей у тых ці іншых умовах; наяўнасць апазіцыі “чалавек – прырода”; праблема маральнага самавызначэння асобы» [7, с. 470]. У аповесці «Апошняя пастараль» супрацьпастаўляюцца паняцці «нatura – цывілізацыя», прысутнічаюць тыповыя для рабінзанды праблемы: адчужанасць чалавека, але і немагчымасць яго жыцця без грамадства, пошуки свабоды.

Мастацкі свет аповесці-антыутопіі А. Адамовіча прадугледжвае, што суб'ект і аб'ект псіхалагічных назіранняў злітыя. Увасабляюць такую пазіцыю прыёмы споведзі, дзённікавыя запісы, унутраныя маналогі, «плынь свядомасці». Рэчаінасць, акаляючыя падзеі, людзі падаюцца пісьменнікам праз усведамленне персанажа. У творы «Апошняя пастараль» наратарам не столькі апісваеца, колькі ўспрымаецца малюнак свету пасля ажыццяўлення ваенных дзеянняў. Асацыяцыі (у тым ліку – пачутыя гісторыі, успаміны) выяўляюць у персанажаў аповесці невербалізаваныя адчуванні. У творы вынікам асацыяцыі наратара становіцца ўспамін індускай легенды пра дракона, з кропель крыўі якога ўзнікалі падобныя істоты. Лірычны прынцып тыпізацыі ўключае ў сістэму псіхалагічнага пісьма сродкі эмацыйнальнага інтаніравання, сярод якіх пісьменнік выкарыстаў антытэзу, градацыю, паўтор. У аповесці «Апошняя пастараль» аўтар ужыў антытэзу пры пака-

зе пачатку ваенных дзеянняў і апісанні канарэйкі ў клетцы, а таксама пры адлюстраванні вобраза жанчыны і ўзгадванні вайны; для экспрэсіі выкарыстана градацыйная падача камандавання падчас атакі: – *Баявая трывога! Ракетная атака!* У залпе набраць першую... Другую... Трэцюю... Паўтараю: *ракетная атака!*.. Першую... Другую... Трэцюю падрыхтаваць да пуску! <...> [8]. У «Апошняй пастаралі» выкарыстаны шматлікія паўторы для стварэння эмасыянальнага кантэксту, апісання ўнутранага псіхалагічнага стану герояў і іх настрою. Так званы «сакрэт айсберга» служыць складванию ўяўлення пра дынаміку псіхалагічных станаў персанажа праз выкарыстанне рэплік, дэталяў, інтанацый, тона апавядання. У творы прысутнічаюць дакладныя сігналы (паўторы, ключавыя фразы, лейтматывы), якія спрыяюць рэзанснаму гучанню ідэі твора, дапамагаюць раскрыць яго сутнасць і падкрэсліваюць эмасыянасць апавядальнай манеры А. Адамовіча.

У мастацкіх творах апісанню «свядомасці без мяжаў» спрыяе сінестэзія. Фікацыя колераў, гукаў, пахаў і смакаў узнаўляе чалавече быццё, садзейнічае фарміраванню псіхалагізму суб'ектыўнага тыпу. У «Апошняй пастаралі» два эпіграфы да твора ствараюць стылістычнае рознагалоссе, выступаюць як бессэнсоўнае спалучэнне гукаў. Наступныя часткі аповесці характарызуюцца імпульсіўнасцю і ўзнаўляюць асобныя моманты жыцця ў гуках, уяўленнях, адчуваннях. Мастацкі час аповесці А. Адамовіча дынамічны, зменлівы. Па старальнія матывы ў ім чаргуюцца з імпрэсіяністичнымі імгненными малюнкамі і стылёвымі перыядамі, характэрнымі для жанравай формы антыутопіі. Суб'ектыўніца аповеду вядзе да ўзмацнення ў ім метафорычнасці. Да прынцыпу метафорычнага глумачэння чалавека і свету адносяцца прыёмы, звязаныя з уявленнем у тэкст персанажаў-двойнікоў. У аповесці «Апошняя пастараль» двайнікі глыбока схаваны ў Я-герояў і замалъ зліты з імі. Героі судносяцца з правобразамі Адама і Евы, ствараючы вобразна-мастацкую цэласнасць.

Этап 1980–1990-х гг. у творча-выяўленчым плане для В. Быкава эвалюцыйны і якасна новы, адметны распрацоўкай жанру прытчы і паглыбленнем экзістэнцыяльнай проблемы маральнага выбару чалавека ў быцціных ситуациях. Па словах У. Навумовіча, «прытчы выяўляюцца ў творах В. Быкава ў многім развівае традыцыі, закладзеныя яшчэ Б. Брэхтам, А. Камю, Ж.-П. Сартрам, Ф. М. Дастаеўскім, Л. М. Талстым, К. Чорным, Я. Коласам» [9, с. 450]. Узорамі беларускага экзістэнцыялізму можна назваць многія апавяданні В. Быкава са зборнікаў «Сцяна» (1997), «Пахаджане» 1999), «Калі рукаюцца душы» (2003, разам з Р. Барадуліным), «Параходксы жыцця» (2005). Пісьменнікі-экзістэнцыялісты прапанавалі катэго-

рыю «яснасць бачання», якая характэрна для твораў В. Быкава 1990-х гг. Твор «Пакахай мяне, салдацік» (1996) спалучае лепшыя традыцыі прозы В. Быкава: лаканічны аповед, дакладныя мастацкія дэталі, наглядныя пейзажныя замалёўкі. Экзістэнцыйныя ноты тут гучыць у заключных сцэнах, звязаных з пахаваннем забітых немцаў і беларускі Франі.

Палемічнасць байца-ветэрана ў пафасе В. Быкава, заўсёды скіраванага на раскрыццё надзвычай балючай праўды пра вайну, спаквала саступае інтанацыям летапісца, які фіксуе трагічнасць быцця, не маючы спадзявання на лепшае для сваіх герояў. Малюочы лёс Франі на акупіраванай фашистамі Беларусі, а затым – яе пагібель на чужыні ў апошні дні вайны, В. Быкаў далучае чытача да праўды і пра добро, і, найперш, пра зло, якое вайна абуджала ў людзях. Усе персанажы аповесці намаляваны псіхалагічна канкрэтна і рэалістычна, з акцэнтам на мастацкі дэталі: З выглядзу яна [Франі] была зусім яшчэ дзяцю, падобная на хлопчыка-падлетка, – у цёмнае кофтачцы з белым каўнерыкам і вузкіх штоніках замест спаднічкі. Спереду быў прышпілены куртаценекі белы фартушок – як у пакаёўскі, ці што. <...> Уся такая спрытненька, тоненка, бы цвічок, з азнакай чагось устрывожанага на прывабным пярэдку [10, с. 436]. Характарыстычная мова твора. У лексіцы прафесара біялогіі Шарфа ўжываюцца германізмы з мэтай стварэння натуральнага кантэксту. Іранічны падтэкст мае ўжыванне русізмаў у мове савецкіх вайскоўцаў. Па словах Д. Бугаёва, «гэта і ўласна быкаўскі погляд мастака-жывапісца, дапойнены глыбокім разуменнем псіхолага, погляд, які потым паглыбляеца <...>» [2, с. 83]. Украпленне рэтраспектыўнага паказу падзеі у мастацкую канву аповесці спрыяе рэалістычнасці аповеду і спрэсаванасці стылю, узбагачае канкрэтны твора. Сюжэт аповесці прыкметна разгаліноўваецца, тут дынамічна змяняюцца і час, і простора, павялічваюцца колькасць надзвычай адрозных персанажаў, што можна лічыць прыкметамі руху да класічнай навелізацыі ў быкаўскай прозе.

У апошні перыяд жыцця творчасць В. Быкава набыла элементы своеасаблівага касмізму, фатальнага прадвызначэння. Бог, паводле аўтара, з'яўляеца адным з ідэальных сродкаў абароны ад суб'ектыўнага разумення фізічнага свету. Эвалюцыю аўтара, яго новы досвед у рэлігійных пытаннях раскрывае размова Франі і Змітрака з аповесці «Пакахай мяне, салдацік». В. Быкаў вуснамі галоўнай герайні, якая расла ў часы занядбання царквы, адкрыта аргументаваў права хрысціянскіх каштоўнасцей на існаванне: – *А што ж галоўнае?* – Чалавечнасць, во што. Тое, што ідзе ад Бога, а не ад д'ябла. <...> Усё ж у нас дужа мала Боскага. Ці яшчэ не набылі, ці бальшавікі адабралі. Аддзялілі народ ад Бога. <...>

Ніводзін народ, нават самы адсталы, не жыве без Бога [10, с. 472–473].

Персанажы, створаныя на нацыянальной глебе, спалучаюць рысы традыцыйнай для рэалізму вобразнай сістэмы з прайвамі хрысціянскіх матываў. Такія матывы выконваюць ролю своеасаблівых адсылак да сучаснасці, да новага месца рэлігіі ў светапоглядзе постсавецкага чалавека. В. Быкаў вырашае праблемы па-філасофску: вылучае лагічныя сувязі, узаемаабумоўленасць абставін і прайў быцця. Падаецца, што ў разуменні В. Быкаў быццё – гэта тэмпаральная рэальнасць, якая супрацьпастаўлена чалавеку. Сам В. Быкаў адносна ўласных прагнозаў будучыні канстатаваў: «Усё тое – непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. <...> Што да мяне, дык пэўна мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму» [11, с. 538–539]. Назвы некаторых твораў празаіка нясуць адбітак адмоўнага ўплыву знешняга свету – грамадства, венных падзей – на асобу чалавека, які глыбока адчувае трагізм свайго лёсу (напрыклад, «Пастка» (1962), «У тумане» (1988), «Аблава» (1989), «Сцюжа» (1969, 1991), «Балота» (2001) і інш.). І. Фіхтэ сцвярджаў, што быццё ствараецца дзеянасцю чалавека і трэба заўсёды «дзеяйнічаць згодна са сваім прызначэннем» [12, с. 41]. В. Быкаў прыйшоў да вынікі, што чалавек павінен ведаць мэту свайго жыцця, а не толькі імкнунца быць карысным грамадству. У апошні перыяд творчасці, у тым ліку, праз аповесць «Пакахай мяне, салдацік», пісьменнік з новай сілай акцэнтаваў традыцыйную для сябе думку пра абсолютнасць чалавечага жыцця, пра вартасць і каштоўнасць фізічнага чалавечага існавання. Дык вось як ёй наканавана скончыць жыццё. *І калі! Напрыканцы вайны. На парозе міру. Калі ў мяне толькі нарадзілася спадзяванка на тое жыццё. А ёй у такі час суджана было памерці* [10, с. 496].

ЛІТАРАТУРА

1. Бугаёў, Д. Я. Жыццём ідучы: з гісторыі беларускай літаратуры і літаратурнай крытыкі / Д. Я. Бугаёў. – Мінск : БДУ, 2013. – 303 с.
2. Бугаёў, Д. Я. Славядальнае слова. Літаратура, крытыка, успамін / Д. Я. Бугаёў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. – 325 с.
3. Тычына, М. Народ і вайна / М. Тычына. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 433 с.
4. Локун, В. І. Васіль Быкаў у кантэксле сусветнай літаратуры / В. І. Локун. – Мінск : Тэхнапрынт, 2005. – 228 с.
5. Быкаў, В. Праўдай адзінай : Літаратурная крытыка, публіцыстыка, інтэрв'ю / В. Быкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. – 262 с.

Заключэнне. Вынікі даследавання пераконаюць, што мастацкае раскрыццё быцця чалавека праз паглыбленне ў яго псіхалогію паказвае маштаб асобы пісьменніка. Па словах Д. Бугаёва, проза 1980–2000-х гг. «асабліва хораша высвечвае неспакойную душу Алеся Адамовіча, якому балелі ўсе болі беларусай (і чалавецтва таксама!) як свае ўласныя, пераканальна сведчыць пра ягоную сумленнасць ва ўсім <...>» [2, с. 130]. А. Адамовіч пайшоў шляхам узбуйнення і абнаўлення жанравых форм у асэнсаванні праблем вайны і міру. Пасля творчага вопыту ў галіне рэалістычнай і дакументальнай-мастацкай прозы беларускі пісьменнік звярнуўся да жанру аповесці-антропіі, дзе выказаў свае ідэі максімальна абагулена.

Апошні перыяд жыцця В. Быкаў таксама прыпаў на эпоху паглыбленага пераасэнсавання падзеі гісторыі. Па словам М. Тычыны, «новы Быкаў, чула успрымаючы і праўдзіва ацэньваючы змены ў сусветным “паралелаграме сіл”, прыкметна пераасэнсоўвае шмат з таго, аб чым пісаў раней» [3, с. 365]. У творах В. Быкаўа 1990-х гг. у фокусе мастацкага зроку па-ранейшаму застаецца чалавек з масы, адзін з тых тысяч і мільёнаў цывільных і вайскоўцаў, што былі ахвярамі вайны. Але ў аповесці «Пакахай мяне, салдацік» акцэнтуеца новы ракурс. Галоўныя героі названай аповесці – беларусы, і праз лёсы землякоў, гісторыю дзяўчыны з акупіраванай зямлі, пісьменнік паглыбляеца найперш ва ўласную беларускую гістарычную праіду пра Вялікую Айчынную вайну. Жанравая форма быкаўскай аповесці страчвае пэўную прытчавасць, парабалічнасць – гэтыя якасці прозы В. Быкаўа сыходзяць у яго апавяданні («байкі жыцця»). «Новы» В. Быкаў не столькі палемічна сцвярджае сваю праіду, гуманістычныя ідэалы, колькі канстатуе панаванне трагічнага пачатку ў чалавечым лёсе, у быцці беларуса на мяжы ХХ–ХХІ стст.

REFERENCES

1. Bugayou, D. Ya. Zhytstsyom iduchy: z gistoryi belaruskay litaraturny i litaraturnay krytyki / D. Ya. Bugayou. – Minsk : BDU, 2013. – 303 s.
2. Bugayou, D. Ya. Spavyadalnae slova. Litaratura, krytyka, uspamini / D. Ya. Bugayou. – Minsk : Mastatskaya litaratura, 2001. – 325 s.
3. Tychyna, M. Narod i vayna / M. Tychyna. – Minsk : Belaruskaya navuka, 2015. – 433 s.
4. Lokun, V. I. Vasil Bykau u kantekstse susvetnay litaratury / V. I. Lokun. – Minsk : Tekhnaprynt, 2005. – 228 s.
5. Bykau, V. Prauday adzinay: Litaraturnaya krytyka, publicystyka, intervyyu / V. Bykau. – Minsk : Mastatskaya litaratura, 1984. – 262 s.

6. Мулярчик, А. Американская литература и общественно-политическая борьба: 60-е – начало 70-х годов XX века / А. Мулярчик. – М. : Наука, 1977. – 235 с.
7. Брадзіхіна, А. Спосабы рэалізацыі сюжэтнай мадэлі рабінзанады ў беларускай літаратурнай прасторы / А. Брадзіхіна. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1994. – 473 с.
8. Адамович, А. Последняя пастораль / А. Адамович // Электронная библиотека RoyalLib.com [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: https://royallib.com/book/adamovich_ales/poslednyaya_pastoral.html. – Дата доступа: 20.01.2019.
9. Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. / У. А. Навумовіч. – Мінск : Вышэйш. шк., 2007. – 478 с.
10. Быкаў, В. Пакахай мяне, салдацік: аповесці, апавяданні / В. Быкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 574 с.
11. Быкаў, В. Доўгая дарога дадому / В. Быкаў. – Мінск : ГАБТ Кніга, 2003. – 539 с.
12. Философия / Т. И. Кохановская [и др.]; под общ. ред. Т. И. Кохановской. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 575 с.
6. Mulyarchik, A. Amerikanskaya literatura i obshhestvenno-politicheskaya borba: 60-e – nachalo 70-h godov XX veka / A. Mulyarchik. – M.: Nauka, 1977. – 235 s.
7. Bradzihina, A. Sposaby realizatsyi syuzhetnay madeli rabinzanady u belaruskay litaraturnay prastory / A. Bradzihina. – Minsk : Mastatskaya litaratura, 1994. – 473 s.
8. Adamovich, A. Poslednyaya pastoral / A. Adamovich // Elektronnaya biblioteka RoyalLib.com [Jelektronnyj resurs]. – 2019. – Rezhim dostupa: https://royallib.com/book/adamovich_ales/poslednyaya_pastoral.html. – Data dostupa: 20.01.2019.
9. Navumovich, U. A. Belaruskaya litaratura : vucheb. dapam. / U. A. Navumovich. – Minsk : Vyshyshaya shkola, 2007. – 478 s.
10. Bykau, V. Pakakhay myaro, saldatsik: apovesci, apavyadanni / V. Bykau. – Minsk : Mastatskaya litaratura, 2013. – 574 s.
11. Bykau, V. Dougaya daroga dadomu / V. Bykau. – Minsk : GABT Kniga, 2003. – 539 s.
12. Filosofiya / T. I. Kohanovskaya [i dr.]; pod obshh. red. T. I. Kohanovskoy. – Rostov n/D : Feniks, 2001. – 575 s.

Рэферэнт